



Дзяржаўная ўстанова культуры  
«Дрыбінская бібліятэчная сетка»  
Цэнтральная раённая бібліятэка  
Аддзел бібліятэчнага маркетынгу і рэкламы

**Календар  
знамянальных  
і памятных дат  
на 2017 год**





Дзяржаўная ўстанова культуры  
«Дрыбінская бібліятэчная сетка»  
Дрыбінская цэнтральная раённая бібліятэка  
Адзел бібліятэчнага маркетынгу і рэкламы

**Каляндар  
знамянальных  
і памятных дат  
на 2017 год**

Дрыбін 2016

# УВОДЗІНЫ

Паважаныя калегі! Перад Вамі чарговы выпуск выдання **“Каляндар знамянальных і памятных дат на 2017 год”**.

На яго старонках матэрыял размешчаны па наступных раздзелах:

- **МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦГОДДЗІ І ГОДЫ**
- **ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА**
- **ДАТЫ КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА**
- **ЮБІЛЕЙНЫЯ І ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ ПА МЕСЯЦАХ**
- **ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ беларускіх аўтараў**
- **КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ русскіх і замежных аўтараў**
- **ВЁСКИ-ЮБИЛЯРЫ ДРЫБІНСКАГА РАЁНА**

Матэрыял у выданні размешчаны выбарачна. Пры складанні дадзенага дапаможніка былі выкарыстаны: інтэрнэт-рэсурсы, матэрыялы часопіса “Бібліятэка прапануе”, даведачныя выданні з фонду цэнтральнай раённай бібліятэкі, календары знамянальных і памятных дат апошніх гадоў.

Каляндар адрасаваны бібліятэкарам, культработнікам у дапамогу планаванню работы на 2017 год.

На беларускай і рускай мовах.

**Каляндар знамянальных і памятных дат на 2017 год** [Тэкст] / Дзяржаўная ўстанова культуры “Дрыбінская бібліятэчная сетка”, Цэнтральная раённая бібліятэка, Аддзел бібліятэчнага маркетынгу і рэкламы ; [складальнік А. С. Падгурская ; рэдактар М. А. Сакалова ; дызайн вокладкі Н.А.Барбацько]. - Дрыбін, 2016. - 20 с.

# ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ.....	2
МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ І ГОДЫ.....	4
ДАТЫ КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА.....	4
ЮБЛЕЙНЫЯ І ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ ПА МЕСЯЦАХ.....	5
ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ беларускіх аўтараў.....	15
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ рускіх і замежных аўтараў.....	16
ВЁСКІ-ЮБИЛЯРЫ ДРЫБІНСКАГА РАЁНА.....	17

## МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ І ГОДЫ:

2011-2020 **10**-годдзе дзеянняў па забеспячэнню бяспекі дарожнага руху  
2017 Міжнародны год устойлівага турызма ў інтарэсах развіцця

## ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА:

915 гадоў з дня нараджэння *Еўфрасінні Полацкай* (каля 1101-1108 -1173).  
95 гадоў з пачатку выдання часопіса *“Польмя”* (1922).  
90 гадоў з часу стварэння літаратурнага аб’яднання *“Польмя”* (1927-1932).  
45 гадоў з часу заснавання кніжнага выдавецтва *“Мастацкая літаратура”* (1972).

## ДАТЫ КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА:

115 гадоў з часу стварэння першага падраздзялення МЧС *“Пажарнае таварыства і добраахвотная дружына мястэчка Дрыбін”* (1902).  
110 гадоў з часу заснавання ВВК *“Чэрнеўскі яслі-сад-сярэдня школа”* (1907).  
100 гадоў з часу ўтварэння *РАУС* (1917).  
60 гадоў з дня заснавання *ААГ “Трылесіна-агра”* (19.04.1957).  
25 гадоў з часу заснавання *энэргайнспекцыі Дрыбінскага раёна* (май, 1992).  
25 гадоў з дня заснавання *раённага Цэнтра культуры* (01.01.1992).  
20 гадоў з часу *набыцця Дрыбінам статусу гарадскога пасёлка* (19.11.1997).  
20 гадоў з часу аднаўлення раённай газеты *“Савецкая вёска”* (снежань, 1997).  
15 гадоў з часу заснавання *Дрыбінскай РА ГА “БРСМ”* (12.11.2002)  
15 гадоў з часу заснавання *ДУДА “Раённы цэнтр дзіцячай творчасці г.п. Дрыбін”* (лістапад, 2002)  
10 гадоў з часу заснавання *Дрыбінскага раённага ўпраўлення капітальным будаўніцтвам* (31.05.2007).  
10 гадоў з часу заснавання *КСДУП “Дрыбінская ПМК №4”* (16.08.2007).  
10 гадоў з часу заснавання *аграгарадка “Кароўчына”* (24.10.2007)

## СТУДЗЕНЬ

- 1 студзеня Новы год.  
Сусветны дзень міру.
- 3 студзеня **125** гадоў з д. н. **Джона Толкіена** (1892-1973), англiскага пісьменніка, філолага.  
**70** гадоў з д. н. **Васіля Гiгевіча** (1947), беларускага празаіка.
- 7 студзеня Раство Хрыстова (праваслаўнае).
- 11 студзеня Дзень заповеднікаў і нацыянальных паркаў.  
Сусветны дзень “дзякуй”.
- 14 студзеня **75** гадоў з д. н. **Веры Вярбы** (1942), бел. паэтэсы, перакладчыцы.
- 15 студзеня **395** гадоў з д. н. **Жана Баціста Мальера** (1622-1673), французскага драматурга.  
**105** гадоў з д. н. **Лапенкова Івана Адамавіча** (15.01.1912- 06.12.1972), Героя Савецкага Саюза, удзельніка ВАВ, ураджэнца Дрыбінскага р-на, в. Яськаўшчына  
**90** гадоў з д. н. **Галiны Васілеўскай** (1927), беларускага празаіка.
- 19 студзеня Хрышчэнне Гасподне. Богаўяўленне.  
Дзень выратавальніка.
- 21 студзеня Сусветны дзень абдымкаў.
- 23 студзеня **185** гадоў з д. н. **Эдуарда Манэ** (1832-1883), франц. мастака.
- 25 студзеня Таццянін дзень (Дзень св. Таццяны)  
**185** гадоў з д. н. **Івана Шышкіна** (1832-1898), рус. мастака.
- 27 студзеня **185** гадоў з д. н. **Кэрала Льюіса** (1832-1898), англ. пісьменніка.
- 28 студзеня **120** гадоў з д. н. **Валяціна Катаева** (1897-1986), расійскага пісьменніка.
- 31 студзеня **220** гадоў з д. н. **Франса Шуберта** (1797-1828), аўстрыйскага кампазітара.

## ЛЮТЫ

- 2 лютага Сусветны дзень водна-балотных абшараў (*адзначаецца з 1977 г. - 40 год*)
- 7 лютага **205** гадоў з д. н. **Чарльза Дзікенса** (1812-1870), англiскага пісьменніка.
- 8 лютага Дзень юнага героя-антыфашыста.
- 11 лютага Сусветны дзень хворага.  
**210** гадоў з д. н. **Напалеона Орды** (1807-1883), бел. кампазітара, піяніста, педагога, мастака.  
**115** гадоў з д. н. **Любові Арловай** (1902-1975), савецкай актрысы.  
**100** гадоў з д. н. **Сідні Шэлдан** (1917-2007), амер. пісьменніка.

- 14 лютага Дзень святога Валянціна.  
80 гадоў з д. н. *Міхася Стральцова* (1937-1987), бел. празаіка, паэта, перакладчыка, крытыка.
- 15 лютага Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў.
- 16 лютага 115 гадоў з д. н. *Рыгора Мурашкі* (1902-1944), беларускага пісьменніка, крытыка.
- 17 лютага 180 гадоў з д. н. *Канстанціна Ельскага* (1837-1896), бел. вучонага-біёлага, географа, геолога, падарожніка.  
145 гадоў з д. н. *Вітольда Бялыніцкага-Бірулі* (1872-1957), бел. жывапісца, народнага мастака Беларусі і РСФСР.
- 18 лютага 95 гадоў з д. н. *Міхаіла Савіцкага* (1922-2010), бел. мастака.
- 19 лютага Сусветны дзень кітоў.
- 20 лютага 165 гадоў з д. н. *Мікалая Гарына-Міхайлоўскага* (1852-1906), рускага пісьменніка.
- 20-26 лютага Масленіца.
- 21 лютага Міжнародны дзень роднай мовы.  
70 гадоў з д. н. *Міхаіла Фінберга* (1947), дырыжора, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі.
- 23 лютага Дзень абаронцаў Айчыны і Узброенных сіл РБ.
- 25 лютага 60 гадоў з д. н. *Алеся Пісьмянкова* (1957-2004), бел. паэта.
- 26 лютага 215 гадоў з д. н. *Віктара Гюго* (1802-1882), французскага пісьменніка.  
105 гадоў з д. н. *Уладзіміра Карнава* (1912-1977), бел. пісьменніка, крытыка.  
85 гадоў з пачатку выдання газеты “ЛіМ”.
- 27 лютага 85 гадоў з д. н. *Элізабэт Тэйлар* (1932), амерыкан. актрысы.

## САКАВІК

- 1 сакавіка Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам.  
Сусветны дзень грамадзянскай абароны.
- 3 сакавіка Сусветны дзень пісьменніка.
- 4 сакавіка Дзень міліцыі ў Беларусі.
- 8 сакавіка Міжнародны жаночы дзень.
- 11 сакавіка 130 гадоў з д. н. *Алеся Гаруна* (1887-1920), бел. паэта, празаіка, драматурга, публіцыста.
- 15 сакавіка Дзень Канстытуцыі РБ. Сусветны дзень правоў спажываўцоў.
- 20 сакавіка Сусветны дзень астралогіі.  
90 гадоў з д. н. *Хведара Жычкі* (1927-2007), бел. паэта, пісьменніка, перакладчыка.
- 21 сакавіка Сусветны дзень паэзіі. Сусветны дзень Зямлі.
- 22 сакавіка Сусветны дзень вады (*адзначаецца з 1994 г.*).



- 27.03-02.04 **Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі.**  
Тыдзень музыкі для дзяцей і юнацтва.
- 27 сакавіка Сусветны дзень тэатра (*адзначаецца з 1962 г.*).
- 31 сакавіка **135** гадоў з д. н. **Карнея Чукоўскага** (1882-1969), расійскага пісьменніка, паэта.

## **КРАСАВІК**

- 1 красавіка Дзень гумару. Міжнародны дзень птушак (*у 1906 г. падпісана Міжнар. Канвенцыя аб ахове птушак*).
- 2 красавіка Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. **20 гадоў** з часу падпісання Дагавора (1997).  
**!** **100** гадоў з д. н. **Сянькова Ціта Рыгоравіча** (02.04.1917-1985), Героя Савецкага Саюза, удзельніка ВАВ, ураджэнца Дрыбінскага р-на, в. Старакожаўка  
Міжнародны дзень дзіцячай кнігі.  
**155** гадоў з д. н. **Пятра Сталыпіна** (1862-1911), расійскага дзяржаўнага дзеяча.
- 4 красавіка **85** гадоў з д. н. **Андрэя Таркоўскага** (1932-1986), савецкага рэжысера, кінадраматурга.  
**460** гадоў з д. н. **Льва Сапегі** (1557-1633), дзяржаўнага, грамадскага, ваеннага дзеяча ВКЛ.
- 6 красавіка **205** гадоў з д. н. **Аляксандра Герцэна** (1812-1870), расійскага пісьменніка, філосафа.
- 7 красавіка Сусветны дзень здароўя (*адзначаецца з 1948 г. У гэты дзень быў прыняты статут Сусветнай арганізацыі аховы здароўя*).  
Благавешчанне. Дзень памяці яўрэяў—ахвяр фашызму.
- 10 красавіка **80** гадоў з д. н. **Бэлы Ахмадулінай** (1937-2010), рас. паэтка.  
**200** гадоў з д. н. **Канстанціна Аксава** (1817-1860), расійскага пісьменніка, гісторыка.
- 11 красавіка Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў.
- 12 красавіка Сусветны дзень авіяцыі і касманаўтыкі.
- 15 красавіка Сусветны дзень работнікаў культуры.  
**565** гадоў з д. н. **Леанарда да Вінчы** (1452-1519), італьян. мастака, вучонага.
- 16 красавіка **Вялікдзень (Пасха).**
- 18 красавіка Міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін.
- 22 красавіка Міжнародны дзень Зямлі (*адзначаецца з 1994 г.*).
- 23 красавіка Сусветны дзень кнігі і аховы аўтарскага права (*абвешчаны ЮНЕСКА 19 красавіка 1996 г.*).

- 24 красавіка Міжнародны дзень моладзі (*адзнач. з 1957 г.*).  
**125** гадоў з д. н. **Іосіфа Сіманюскага** (1892-1967),  
 бібліятэказнаўцы, бібліёграфа, заслуж. дзеяча культуры Б.  
**155** гадоў з д. н. **Мікалая Ліхачова** (1862-1936), савецкага  
 кнігаведа.
- 25 красавіка **Радаўніца.**
- 26 красавіка Дзень Чарнобыльскай трагедыі.  
 Дзень памяці загінуўшых у радыяцыйных катастрофах і  
 аварыях.
- 27 красавіка Сусветны дзень гарадоў-пабрацімаў (у г.п. Дрыбін пабрацім -  
 горад Белый Цвярской вобл., РФ)
- 28 красавіка **115** гадоў з д. н. **Валянціны Асеевай** (1902-1969), расійскай  
 пісьменніцы.
- 29 красавіка Міжнародны дзень танца.

## МАЙ

- 1 мая Свята працы.
- 2 мая Дзень Халакосту.
- 3 мая Дзень сонца. Сусветны дзень свабоды друку.
- 5 мая День друку. Дзень Еўропы.
- 6 мая **110** гадоў з д. н. **Мікалая Гастэлы** (1907-1941), удзельніка  
 абароны Беларусі ў ВАВ, Героя СССР.
- 7 мая Дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі.
- 8 мая Сусветны дзень Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца.
- 9 мая Дзень Перамогі.
- 11 мая **70** гадоў з д. н. **Раісы Баравіковай** (1947), беларускай паэтэсы,  
 перакладчыцы.
- 12 мая Сусветны дзень медыцынскіх сясцёр.
- 14 мая Дзень Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага  
 сцяга Рэспублікі Беларусь (*другая нядзеля мая*).
- 15 мая Міжнародны дзень сям'і (*адзначаецца з 1994 г.*).
- 16 мая **120** гадоў з д. н. Ігара Севераніна (1897-1941), рускага паэта.
- 18 мая Міжнародны дзень музеяў (*адзначаецца з 1978 г.*).
- 19 мая Дзень работнікаў фізічнай культуры і спорту.  
**95** гадоў з дня заснавання піянерскай арганізацыі (1922).
- 20 мая Сусветны дзень памяці ахвяр СНІДу (*адзначаецца з 1983 г.*).
- 21 мая Міжнародны дзень космасу.  
 Сусветны дзень культурнай разнастайнасці.
- 22 мая Міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці.

- 24 мая Дзень славянскага пісьменства і культуры.
- 27 мая Дзень хіміка.  
**80** гадоў з д. н. *Васіля Лявончыкава* (1937), бібліяграфазнаўцы, педагога.  
**85** гадоў з часу ўтварэння Саюза беларускіх пісьменнікаў.
- 28 мая Дзень пагранічнікаў.
- 30 мая **125** гадоў з д. н. *Івана Сакалова-Мікітава* (1892-1975), расійскага пісьменніка.
- 31 мая Сусветны дзень без тытуноў. Сусветны дзень культуры.  
**125** гадоў з д. н. *Канстанціна Паўстоўскага* (1892-1968), расійскага пісьменніка.

## **ЧЭРВЕНЬ**

- 1 чэрвеня Міжнародны дзень аховы дзяцей.
- 4 чэрвеня Сусветны дзень дзяцей - ахвяр агрэсіі.  
Дзень Святой Троіцы.
- 5 чэрвеня Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя.  
Дзень памяці Еўфрасанні Полацкай.
- 8 чэрвеня Сусветны дзень акіянаў.
- 9 чэрвеня Сусветны дзень сяброў.  
**345** гадоў з д. н. *Пятра I* (1672-1725), расійскага імператара.
- 14 чэрвеня **150** гадоў з д. н. *Мітрафана Доўнара-Запольскага* (1867-934), гісторыка, этнографа, фалькларыста.
- 15 чэрвеня **150** гадоў з д. н. *Канстанціна Бальманта* (1867-1942), расійскага паэта.
- 17 чэрвеня Дзень медыцынскіх работнікаў.  
**135** гадоў з д. н. *Ігара Стравінскага* (1882-1971), расійскага кампазітара.
- 18 чэрвеня **75** гадоў з д. н. *Пола Макартні* (1942), англійскага спевака, музыканта, кампазітара.
- 20 чэрвеня Сусветны дзень бежанцаў.  
**85** гадоў з д. н. *Роберта Раждзественскага* (1932-1994), савецкага паэта.
- 21 чэрвеня **285** гадоў з д. н. *Іагана Баха* (1732-1795), ням. кампазітара.
- 22 чэрвеня Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны.  
Дзень летняга сонцастаяння.
- 23 чэрвеня Дзень сяброўства. Міжнародны Алімпійскі дзень.
- 24 чэрвеня **205** гадоў з дня пачатку Айчыннай вайны 1812 года.  
Дзень моладзі.

- 26 чэрвеня Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і незаконным абаротам наркотыкаў.  
Дзень работнікаў пракуратуры.
- 27 чэрвеня **73** гады з дня вызвалення г.Магілёва ад ням.-фаш. захопнікаў.  
Сусветны дзень рыбалоўства.
- 28 чэрвеня **305** гадоў з д. н. **Жан Жака Русо** (1712-1778), французскага філосафа, пісьменніка.  
**440** гадоў з д. н. **Пітэра Рубенса** (1577-1640), французскага мастака.
- 30 чэрвеня Дзень эканаміста. Дзень вынаходніка і рацыяналізатара.

## ЛПЕНЬ

- 1 ліпеня Сусветны дзень архітэктуры.  
**155** гадоў з дня заснавання Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі (1862).
- 2 ліпеня **305** гадоў з д.н. **Жан-Жака Русо** (1712-1777), франц. філосафа.  
**95** гадоў з д. н. **П'ера Кардэна** (1922), французскага мадэльера.
- 3 ліпеня Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дзень Рэспублікі.  
**750** гадоў з дня *заснавання г. Магілёва* (1267).
- 5 ліпеня Дзень Святых раўнаапостальных братоў Кірылы і Мефодзія
- 6 ліпеня **120** гадоў з д. н. **Уільяма Фолкнера** (1897-1962), амерыканскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі.
- 7 ліпеня Купалле.  
**135** гадоў з д. н. **Янкі Купалы** (1882-1942), народнага паэта Беларусі, драматурга, публіцыста.  
**130** гадоў з д. н. **Марка Шагала** (1887-1985), беларускага і французскага мастака.
- 12 ліпеня Дзень Апосталаў Пятра і Паўла.
- 13 ліпеня **155** гадоў з д. н. **Мікалая Рубакіна** (1862-1946), расійскага бібліяграфіста, кнігаведа.
- 14 ліпеня **1070** гадоў з дня заснавання г. Віцебска (947).
- 17 ліпеня **75** гадоў з пачатку Сталінградскай бітвы (1942).  
**93** гады з часу першага ўтварэння Дрыбінскага раёна.
- 20 ліпеня Міжнародны дзень шахмат.
- 23 ліпеня Сусветны дзень кітоў і дэльфінаў.
- 24 ліпеня **215** гадоў з д. н. **Аляксандра Дзюма** (бацька) (1802-1879), французскага пісьменніка.
- 25 ліпеня Дзень пажарнай службы.
- 29 ліпеня **200** гадоў з д. н. **Івана Айвазоўскага** (1817-1900), рас. мастака.
- 30 ліпеня **70** гадоў з д. н. **Арнольда Шварццэгера** (1947), амерык. акцёра.
- 31 ліпеня **80** гадоў з д. н. **Эдзіты П'ехі** (1937), расійскай спявачкі.

## ЖНІВЕНЬ

- 2 жніўня Дзень Св. Іллі.  
**90** гадоў з пачатку выдання грамадска-палітычнай газеты “Советская Белоруссия” (1927).
- 3 жніўня **525** гадоў з пачатку першай экспедыцыі Хрыстафора Калумба (1492).
- 4 жніўня **100** гадоў з д. н. **Янкі Брыля** (1917-2006), народнага пісьменніка Беларусі.
- 6 жніўня Дзень забароны ядзернага ўзбраення.  
Міжнародны дзень “Урачы міра за мір”.  
**500** гадоў з часу выхаду ў свет “Псалтыра”, першай друкванай кнігі, выдадзенай Ф.Скарынай.
- 9 жніўня **100** гадоў з выдання грам.-паліт. газеты “Звязда” (1917).  
**70** гадоў з д. н. **Сафіі Ратару** (1947), украінскай спявачкі.
- 10 жніўня **95** гадоў з д. н. **Пасікава Уладзіміра Маркавіча** (10.08.1922-15.01.1984), поўнага кавалера Ордэна Славы, удзельніка Вав, ураджэнца Дрыбінскага р-на, в. Нікольск
- 12 жніўня Міжнародны дзень моладзі.
- 13 жніўня Сусветны дзень ляўшэй.
- 14 жніўня Мядовы Спас.  
**150** гадоў з д. н. **Джона Галсуорсі** (1867-1933), англіскага пісьменніка.
- 17 жніўня **75** гадоў з д. н. **Мусліма Магамаева** (1942-2009), азербайдж. спевака, народнага артыста СССР.
- 19 жніўня **!** Фестываль народнай творчасці, промыслаў і рамёстваў “Дрыбінскія таржкі” (3-я субота жніўня)
- 21 жніўня **55** гадоў з д. н. **Віктара Цоя** (1962-1990), расійск. рок-спевака.
- 19 жніўня Яблачны Спас.
- 23 жніўня Міжнародны дзень памяці ахвяр рабагандлярства і яе ліквідацыі.  
**100** гадоў з д. н. **Пімена Панчанкі** (1917-1995), народнага паэта Беларусі.
- 25 жніўня **85** гадоў з д. н. **Пятра Макаля** (1932-1996), паэта, драматурга.  
**145** гадоў з д. н. **Тэадора Драйзера** (1871-1945), амерыканскага пісьменніка.
- 28 жніўня Успенне Багародзіцы.
- 29 жніўня Хлебны, Арэховы (3-ці) Спас.
- 31 жніўня **95** гадоў з д. н. **Уладзіміра Шыціка** (1922-2000), беларускага пісьменніка.

## ВЕРАСЕНЬ

- 1 верасня Дзень ведаў. Сусветны дзень Міру.
- 3 верасня Дзень беларускага пісьменства (*першая нядзеля верасня*).  
**90** гадоў з д. н. *Алеся Адамовіча* (1927-1994), беларускага пісьменніка.
- 5 верасня **200** гадоў з д. н. *Аляксея Талстога* (1817-1875), рускага пісьменніка, паэта.
- 7 верасня Міжнародны юнацкі дзень.  
**205** гадоў Барадзінскай бітве (1812).
- 8 верасня Міжнародны дзень распаўсюджвання граматынасці (ведаў).  
**890** гадоў з дня заснавання горада Гродна (1127).  
**875** гадоў з дня заснавання горада Гомеля (1142).  
**950** гадоў з дня *заснавання горада Мінска* (1067).
- 9 верасня Сусветны дзень прыгажосці.
- 10 верасня Сусветны дзень прадухілення самагубстваў.
- 11 верасня **80** гадоў з д. н. *Іосіфа Кабзона* (1937), расійскага спевака.  
**135** гадоў з д. н. *Барыса Жыткова* (1882-1938), рускага пісьменніка.  
**155** гадоў з д. н. *О'Генры* (1862-1910), амерыкан. пісьменніка.
- 13 верасня Дзень памяці ахвяр фашызму.
- 15 верасня Дзень бібліятэк Беларусі.  
**95** гадоў з дня заснавання Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (1922).  
**95** гадоў з дня заснавання Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі (1922).
- 16 верасня Міжнародны дзень аховы аэравай абалонкі.
- 17 верасня **105** гадоў з д. н. *Максіма Танка* (1912-1995), народнага паэта Б.
- 19 верасня Дзень нараджэння “смайліка”.
- 21 верасня Раство Багародзіцы.  
Міжнародны дзень міру.
- 22 верасня Сусветны дзень без аўтамабіля.
- 25 верасня **160** гадоў з д. н. Уільяма Фолкнера (1897-1962), амерыканскага пісьменніка.
- 26 верасня Еўрапейскі дзень моў.
- 27 верасня Уздвіжанне. Сусветны дзень турызму.  
Міжнародны дзень глуханнямых.
- 30 верасня Сусветны дзень мора (*адзначаецца з 1987 г.*).  
Міжнародны дзень перакладчыка.

## КАСТРЫЧНІК

- 1 кастрычніка Дзень пажылога чалавека.  
Дзень настаўніка (*першая нядзеля кастрычніка*).  
Міжнародны дзень музыкі.
- 2 кастрычніка Дзень вызвалення Дрыбіншчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (74 гадавіна).
- 4 кастрычніка Сусветны дзень аховы жывёл.
- 7 кастрычніка **85** гадоў з д. н. *Івана Пташнікава* (1932), беларускага празаіка.
- 8 кастрычніка Дзень работнікаў культуры (*другая нядзеля кастрычніка*)  
**125** гадоў з д. н. Марыны Цвятаевай (1892-1941), рускай паэтэсы.
- 9 кастрычніка **470** гадоў з д. н. *Мігеля дэ Сервантэса* (547-1616), іспанскага пісьменніка.
- 13 кастрычніка **85** гадоў з д. н. *А.Кобец-Філімонавай* (1932), беларускага празаіка.
- 14 кастрычніка Дзень маці. Пакроў Багародзіцы.
- 17 кастрычніка **80** гадоў з д. н. *Мікалая Чаргінца* (1937), беларускага празаіка.

## ЛІСТАПАД

- 2 лістапада Дзень памяці (Дзяды).
- 3 лістапада **135** гадоў з д. н. *Я.Коласа* (1882-1956), беларускага празаіка, крытыка, народнага паэта Беларусі.  
**130** гадоў з д. н. *С.Я.Маршака* (1887-1964), рускага паэта.
- 4 лістапада Дзень іконы Казанскай Багародзіцы.
- 6 лістапада **165** гадоў з д. н. *Д. Маміна-Сібірака* (1852-1912), рускага пісьменніка.
- 7 лістапада **100 год з Дня Кастрычніцкай Рэвалюцыі.**
- 14 лістапада **110** гадоў з д. н. *А.Ліндгрэн* (1907-2002), шведскай пісьменніцы.
- 16 лістапада Міжнародны дзень талерантнасці  
Міжнародны дзень адмовы ад курэння (3-і чацвер лістапада)
- 19 лістапада Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і пераапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага комплексу.
- 20 лістапада Сусветны дзень дзіцяці. (право)
- 26 лістапада **110** гадоў з д. н. *Міхася Скрыпкі* (1907-1991), паэта-сатырыка, празаіка, драматурга.

- 29 лістапада **70** гадоў з д. н. *Соф’і Шах* (1947), беларускай паэтэсы.  
30 лістапада **350** гадоў з д. н. *Джонатана Свіфта* (1667-1745),  
англійскага пісьменніка.

## **СНЕЖАНЬ**

- 1 снежня Сусветны дзень барацьбы са СНІДам.  
3 снежня Міжнародны дзень інвалідаў.  
10 снежня Міжнародны дзень правоў чалавека.  
**13** снежня **220** гадоў з д. н. *Генрыха Гейнэ* (1797-1856), нямецкага паэта.  
17 снежня Дзень беларускага кіно.  
**22** снежня **80** гадоў з д. н. *Э.Н.Успенскага* (1937), рускага пісьменніка.  
**95** гадоў з д. н. *Алёны Васілевіч* (1922), беларускага празаіка.  
25 снежня Раство Хрыстова (каталіцкае).  
29 снежня **28** гадоў з часу апошняга аднаўлення Дрыбінскага раёна.

## **ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ беларускіх аўтараў**

- 135** г. з часу выдання трохтомніка “**Опыт описания Могилёвской губернии**” А.С.Дзембавецкага (1882)
- 105** г. з часу выдання паэмы “**Сон на кургане**”,  
напісання п’есы “**Паўлінка**” Я.Купалы (1912)
- 95** г. з часу напісання п’есы “**Тутэйшыя**”,  
выдання зборніка вершаў “**Спадчына**” Я.Купалы (1922)
- 90** г. з часу выдання паэмы “**Магіла льва**” Я.Купалы,  
аповесці “**Чалавек ідзе**” Я.Маўра (1927)
- 85** г. з часу выдання зборніка вершаў “**Па песню, па сонца!..**” А. Куляшова,  
рамана “**Вязьмо**” М.Зарэцкага (1932)
- 80** г. з часу выдання аповесці “**Міколка-паравоз**” М.Лынькова,  
зборніка вершаў “**Журавінавы цвет**” М.Танка (1937)
- 75** г. з часу выдання зборніка вершаў “**Адпомсцім**” Я.Коласа,  
зборніка вершаў “**Беларускім партызанам**” Я.Купалы (1942)
- 70** г. з часу выдання паэмы “**Рыбакова хата**” Я.Коласа (1947)



- 65 г. з часу написання рамана “Мінскі напрамак” І.Мележа (1952)
- 55 г. з часу выдання аповесцей “Трэцяя ракета”, “Здрада” В.Быкава,  
рамана “Людзі на балоце. 3 палескай хронікі” І.Мележа,  
рамана “Сасна пры дарозе” І.Навуменкі,  
выдання зборніка вершаў “Мой хлеб надзённы” М.Танка (1962)
- 45 г. з часу выдання аповесцей “Сотнікаў”, “Абеліск” В.Быкава,  
рамана “Хрыстос прыямліўся ў Гародні” У.Караткевіча,  
рамана “Плач перапёлкі” І.Чыгынава (1972)
- 40 г. з часу выдання зборніка “Акраец хлеба” Я.Брыля,  
кнігі для дзяцей “Прыгоды Бульбобаў” П.Місько,  
рамана “Апраўданне крыві” І.Чыгынава,  
нарыса “Зямля пад белымі крыламі” У.Караткевіча (1977)
- 35 г. з часу написання аповесці “Знак бяды” В.Быкава (1982)
- 30 г. з часу выдання рамана “Кар’ер” В.Быкава,  
рамана “Меч князя Вячкі” Л.Дайнэкі,  
кнігі для дзяцей “Эрпіды на планеце Зямля” П.Місько (1987)

## КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ русских и зарубежных авторов

- 45 лет сказке «Домовёнок Кузька» Т.А. Александровой (1972)
- 55 лет повести «Баранкин, будь человеком» В.В. Медведева (1962)
- 60 лет роману «Туманность Андромеды» И.А. Ефремова,  
повести «Чудак из 6 «Б» В. К. Железникова (1957)
- 65 лет повести «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. Носова,  
повести «Старик и море» Э. Хемингуэя (1952)
- 70 лет повести «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого (1947)
- 75 лет книге «Сказки. Песни. Загадки» С.Я. Маршака,  
сказке «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1942)
- 80 лет сказке «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака,  
повести «Судьба барабанщика» А.П. Гайдара,  
повести-сказке «Хоббит, или туда и обратно» Д. Р. Толкин (1937)
- 85 лет роману «Поднятая целина» М.А. Шолохова (1932)

- 90 лет** стихотворению «Почта» С.Я. Маршака (1927)
- 95 лет** повести-феерии «Алые паруса» А. Грина,  
сказкам «Мойдодыр», «Тараканище» К.И. Чуковского (1922)
- 100 лет** сказке «Крокодил» К.И. Чуковского (1917)
- 110 лет** книге «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями» С. Лагерлёф (1906 – 1907)
- 115 лет** повести «Собака Баскервилей» А.К. Дойла (1902)
- 120 лет** книге «Алёнушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка,  
роману «Овод» Э.Л. Войнич,  
роману «Человек-невидимка» Г. Уэллс (1897)
- 130 лет** рассказу «Каштанка» А.П. Чехова (1887)
- 135 лет** рассказу «Принц и нищий» М. Твена (1882)
- 140 лет** роману «Анна Каренина» Л.Н. Толстого (1877)
- 145 лет** книге «Азбука», рассказу «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого,  
роману «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна (1872)
- 150 лет** роману «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (1867) ,  
роману «Дети капитана Гранта» Ж. Верна (1867 – 1868)
- 155 лет** роману «Отцы и дети» И.С. Тургенева (1862)
- 165 лет** повести «Детство» Л.Н. Толстого,  
роману «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу (1852)
- 170 лет** сборнику рассказов «Записки охотника» И.С. Тургенева (1847)
- 175 лет** поэме «Мёртвые души» Н.В. Гоголя (1842)
- 180 лет** стихотворениям «Бородино», «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтова,  
сказке «Новый наряд короля» Х.К. Андерсена (1837)
- 185 лет** «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»,  
роману «Дубровский» А.С. Пушкина (1832 – 1833)
- 190 лет** сказке «Карлик Нос» В. Гауф (1827)
- 205 лет** сказкам «Король лягушонок, или Железный Генрих»,  
«Золотой гусь» братьев Гримм (1812)
- 320 лет** сказкам «Золушка, или хрустальная туфелька», «Синяя борода»,  
«Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик»,  
«Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями» Ш. Перро (1697).

# ВЁСКИ-ЮБІЛЯРЫ ДРЫБІНСКАГА РАЁНА

Паводле першых пісьмовых крыніц упершыню ўзгадваюцца вёскі:

## *Міхееўскі сельскі Савет, 395 гадоў:*

**ГАРАДЗЕЦК.** У 1622 г.- сяло Гарадзецкае, 30 валок зямлі, у складзе Горы-Горацкага маёнтка ў Аршанскім павеце Рэчы Паспалітай.

**ГУБІНА.** У 1622 г. - сяло Горы-Горацкага маёнтка, 28 валок зямлі, у Аршанскім павеце Рэчы Паспалітай.

**ЕСЬКАЎКА.** У 1622 г. - сяло Горы-Горацкага маёнтка Аршанскага павета Рэчы Паспалітай, прыватнае ўладанне.

**КЛЕДНЯВІЧЫ.** У 1622 г. - сяло Горы-Горацкага маёнтка Аршанскага павета Рэчы Паспалітай.

**КРУКАЎШЧЫНА.** У 1622 г. – сяло Горы-Горацкага маёнтка, у Аршанскім павеце Рэчы Паспалітай, шляхецкае ўладанне.

**НОВАЕ ПРЫБУЖЖА.** У 1622 г. - Новае Прыбужжа (яно ж Студзянец) - сяло Горы-Горацкага маёнтка, у Аршанскім павеце Рэчы Паспалітай, прыватнае ўладанне.

**СТАРАКОЖАЎКА.** У 1622 г. - сяло Горы-Горацкага маёнтка Аршанскага павета Рэчы Паспалітай.

## *Раснянскі сельскі Савет, 180 гадоў:*

**ЗАХОДЫ.** У 1837 г. – вёска маёнтка Горлава ў Чавускім павеце, уладанне Парчэўскіх, 7 двароў, 46 жыхароў.

### **240 гадоў:**

**КАМЕНКА.** З 1772 г. - вёска, 17 двароў, 143 жыхары, у складзе Расійскай імперыі, у Чавускім павеце Магілёўскай губерніі.

## *Першмайскі сельскі Савет, 170 гадоў:*

**СУСЛАЎКА.** У 1847 г. - сяло, 23 двары, 171 жыхар, у складзе маёнтка Радучы Чавускага павета, уладанне А.Хадкевіча.

**ДЛЯ ЗАЎВАГ**

**ДЛЯ ЗАЎВАГ**

**Каляндар  
знамянальных і памятных дат  
на 2017 год**

Складальнік: А. С. Падгурская,  
Л.В Дзямідава  
Рэдактар: М. А. Сакалова

Дызайн вокладкі: Н. А. Барбацько

Тыраж 14 экз.

Надрукавана на прынтары цэнтральнай раённай бібліятэкі

Дрыбінская раённая бібліятэка  
вул. Леніна, 39  
213971 г.п. Дрыбін,  
Магілёўская вобласць  
Тэл. (02248) 24-1-24, 24-5-68

*E-mail:* [dribin.bib@tut.by](mailto:dribin.bib@tut.by)  
*Сайт:* [www.lib-dribin.mogilev.by](http://www.lib-dribin.mogilev.by)



